

Серада, 7 лютага

1 Беларусь 1

6.00, 7.20, 8.15 «Добрай раніцы, Беларусь!»... 7.00, 8.00 (з сурдаперакладам)...

2 Беларусь 2

7.00 Тэлераніца. (12+). 9.00, 19.15 Тэлебарометр. 9.05, 17.05 Серыял «Жанчына ў чорным»...

ВТВ ВТВ

6.00, 15.10 Серыял «Вароніны». (12+). 7.20, 4.20 М/ф «Дуда і Дада». (0+)

КУЛЬТУРА Культура

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Навіны культуры.

3 Беларусь 3

7.00 «Дабрананак». 7.35, 20.10 «Беларуская кухня». Халаднік.

5 Беларусь 5

8.00 Хакей. Ліга чэмпіёнаў. Фінал. «Векшэ Лейкерз» (Швецыя) — «Ювяскулля» (Фінляндыя).

21.45 Валејбол. Кубак ЕКВ. Жанчыны. 1/8 фіналу. Матч у адказ.

АНТ

6.00, 6.30, 7.00 (з субцітрамі), 7.30, 8.00 (з субцітрамі), 8.30, 9.00 (з субцітрамі)...

СТВ

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны».

15.35 «Следакі» (16+). 16.10 «Аўтапанарама» (12+). 16.50 «Рамонт па-сумленнаму» (16+).

МІР

6.30 «Добрай раніцы, свет!» (16+). 7.35 «Любімыя акцёры». Фільм «Гараж» (12+).

БЕЛАРУСЬ РТР РТР-Беларусь

7.00 «Раніца Расіі». 10.40 «Простыя пытанні» з Ягорам Хрусталёвым (12+).

НТБ-Беларусь

5.55 «Астрапрагноз». 6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сёння».

6.10, 7.10 «Дзелавая раніца НТБ» (12+). 7.50, 8.10 Серыял «Мухтар. Новы след» (16+).

8 канал

7.00, 16.00, 19.55, 21.00, 23.55 «Надвор'е». 7.05 «Сябры дзядулі Марка» (0+).

РТР-Беларусь

7.00 «Раніца Расіі». 10.40 «Простыя пытанні» з Ягорам Хрусталёвым (12+).


Усходні гараскоп на



АВЕН. З'явіцца магчымасць знізіць тэмп працы, хоць гэта наўрад ці паўплывае на вашы планы, жаданне «ўкалваць» ад гэтага чамусьці не знікне.



ЦЯЛЕЦ. Вы трохі нервуецеся перад адказным мерапрыемствам, аднак калі здолееце справіцца з хваляваннем, то дакажаце, хто сапраўдны гаспадар становішча.



БЛІЗНЯТЫ. На рабоце могуць узнікнуць цікавыя творчыя і нават любоўныя саюзы. Надыходзіць час для новых планаў і задум.



РАК. Вы можаце сутыкнуцца на гэтым тыдні з тэрміновымі справамі. З'явіцца дадатковая нагрузка, а засяродзіцца стане цяжэй.



ЛЕЎ. На гэтым тыдні не трэба спрабаваць фарсіраваць падзеі. Проста не звяртайце на іх увагі, тады цяжкасці распушчаюцца перад вамі самі сабой.



ДЗЕВА. На гэтым тыдні велімі пажадана асабліва старанна планавачы свой час, тады вы зможаце завяршыць усё намечанае.



З'явіцца дадатковая нагрузка, а засяродзіцца стане цяжэй. Аднак вы ўсё пераадолеете, хоць і не без дапамогі.